

ЗАЦВЯРЖДАЮ

Начальнік упраўлення культуры
Гродзенскага аблвыканкама

А.В.Клімовіч

2019 г.



Інструкцыя
аб парадку правядзення абласнога
конкурсу сярод вучняў
сельскіх ДШМ і ДМШМ

1. Мэты і задачы:

Абласны конкурс сярод вучняў сельскіх дзіцячых школ мастацтваў праводзіцца ўпраўленнем культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта і падпарадкаванымі ўстановамі сярэдняй спецыяльнай адукацыі.

Асноўнай мэтай конкурсу з'яўляецца выяўленне і падтрымка юных талентаў, развіццё іх творчых здольнасцей і далейшая прафесійная арыентацыя.

2. Парадак правядзення:

Конкурс праводзіцца ў два этапы:

I этап - адборачны - праводзіцца ў базавых школах раёнаў да 19 сакавіка 2019 года;

II этап - заключны - на базе ўстановы адукацыі «Лідскі дзяржаўны музычны каледж».

Да ўдзелу ў заключным этапе конкурсу дапускаюцца не болей 9 удзельнікаў ад раёна па ўсіх намінацыях і ўзроставых групам, ад Гродзенскага раёна – 18.

3. Удзельнікі конкурсу:

У конкурсе прымаюць удзел салісты-інструменталісты, выканаўцы на музычных інструментах. Конкурсныя праслухоўванні праводзяцца па наступных намінацыях і ўзроставых групам:

1. Фартэпіяна і струнныя смычковыя інструменты:

- малодшая група – да 10 гадоў уключна;
- сярэдняя група – да 13 гадоў уключна;
- старэйшая група – да 16 гадоў уключна.

2. Народныя інструменты:

- малодшая група – да 11 гадоў уключна;
- сярэдняя група – да 13 гадоў уключна;

- старэйшая група – да 16 гадоў уключна.
- Духавыя і ўдарныя інструменты:
- малодшая група – да 11 гадоў уключна;
- сярэдняя група – да 13 гадоў уключна;
- старэйшая група – да 16 гадоў уключна.

Удзельнікі конкурсу выконваюць свабодную праграму працягласцю не больш 10 хвілін (малодшая група), 12 хвілін (сярэдняя), 15 хвілін (старэйшая).

4. Узнагароды:

Выступленні ўдзельнікаў конкурсу ацэньвае журы, у склад якога ўваходзяць выкладчыкі Лідскага і Гродзенскага дзяржаўных музычных каледжаў. Склад журы зацвярджаецца загадам начальніка ўпраўлення культуры Гродзенскага абласнога выканаўчага камітэта.

Пераможцы конкурсу ўзнагароджваюцца дыпламамі I, II, III ступеняў у кожнай намінацыі і ўзраставай групе.

Журы мае права прысудзіць не ўсе дыпламы, дзеляць дыпламы паміж пераможцамі (акрамя I ступені), узнагароджваць граматамі ўдзельнікаў, якія не сталі пераможцамі, настаўнікаў, канцэртмайстраў.

Рашэнне журы канчатковае і перагляду не падлягае.

Заяўкі (форма дадаецца) неабходна дасылаць на адрас Лідскага дзяржаўнага музычнага каледжа за месяц да пачатку конкурсу ў 2-х варыянтах – папяровым і электронным.

Папяровы варыянт:

- копія дакумента, які сведчыць асобу кожнага ўдзельніка конкурсу;
- выписка з рашэння журы першага адборачнага этапу конкурсу;
- квітанцыя аб аплаце ўступнага ўзносу.

Электронны варыянт:

- заяўка (у фармаце MicrosoftWord);
- каляровы фотаздымак, разрашэннем 300 dpi на дзюйм, тып файла- jpg, gif з подпісам: Ф.І. удзельніка, намінацыя, узраставая група.

Дакументы накіроўваюцца:

- паштовым адпраўленнем па месцы правядзення заключнага этапу конкурсу па адрасе:

231300, г. Ліда, вул. Савецкая, 3, УА "Лідскі дзяржаўны музычны каледж» з адзнакай «Аргкамітэт конкурсу»;

- электроннай поштай па адрасе: lmc-lida@yandex.ru

5. Фінансаванне:

Фінансаванне выдаткаў на правядзенне заключнага этапу конкурсу ажыццяўляецца за кошт сродкаў стартавага ўзносу ўдзельнікаў у памеры

0,5 базавай велічыні і іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Уступны ўзнос вяртанню не падлягае.

Банкаўскія рэквізіты:

УА «Лідскі дзяржаўны музычны каледж»,

УНП 500026285; ОКПО 02232335

Юрыдычны адрас: 231300, Гродзенская вобласць, г. Ліда, вул. Савецкая, 3
р/р (IBAN) BY35 АКВВ 3632 2628 5000 8420 0000

ААТ «АСБ Беларусбанк», ф-л № 413, г. Ліда, вул. Савецкая, 10

код (BIC) АКВВВУ21413 з адзнакай «Абласны конкурс сярод вучняў сельскіх ДШМ і ДМШМ»

Пражыванне, транспартнае забеспячэнне і харчаванне ўдзельнікаў конкурсу ажыццяўляецца за кошт накіроўваючага боку.